

ВІКТАР СЯМАШКА

# “М A R Y Я S.”

ТРЫ ВЕРШАВАНЫЯ ЦЫКЛІ:

“Родным”

“Марыя S.”

“Kwiecień”

# Р О Д Н Ы М



**жнівень '2005 – сінэжань '2006**

Менск -- Янушкавічы

## **БАБУЛІ ЯНІНЕ**

\*\*\*жыць калі будзем новымі сюжэтамі...

\*\*\*час доўгіх размоваў...

\*\*\*свято быццам...

## **АКРЫЛЕНЫ**

\*\*\*па-за нябожчыкамі...

\*\*\*цьвёрды сон...

\*\*\*напісаць што-кольвек...

\*\*\*котка з крапак...

\*\*\*Бабіна лета...

## **TIMER**

\*\*\*– А гэты чаго маўчыць?..

## **ПЕРАДАПОШНІ**

## **ПАКУЛЬ**

\*\*\*весень без дажджоў...

## **КАРОВА**

## **БЛІШЧЭЦЬ**

\*\*\*раней казалі...

## **MOSCOW-SNOW**

## **ХЛОПЧЫК**

**ЗЬ ДЗЬВЕ ТЫСЯЧЫ ШОСТЫМ!**

## **БАБУЛІ ЯНІНЕ**

Вы цяпер – паўза ў размове,  
бабуля Яніна  
цяжкія ўздыхі  
ветру  
й кроплі  
з ацёкшага неба

ад Вас лячу  
празь Дзьвіну,  
праз дарогі  
між палеглых бярэзін  
з затоеным у сэрцы  
непаўторным мінулым

10.08.05

жыць калі будзем  
новымі сюжэтамі...

занадта пустэчы –  
хапіла б і меней

птаха з вагнью й ветру  
трымаюць канатамі,  
грунт-пярэварацень –  
рэкамі рэек

www.kamunikat.org

час доўгіх гутарак  
роздумаў  
фотаздымкаў  
съмерць  
грошы плаціць  
ци то нябожчык...

съяцло чамусыці быццам  
з каровіных цыцак  
кльгчиць  
твары  
блытае  
вочы

## **АКРЫЛЕНЫ**

увесь дзень па касьцёлах  
з Чырвонага на плошчу Свабоды  
адтуль да Роха  
імша за імшой  
малітва як дождж у Сонцы  
ружанец як шлях

для акрыленага

сакрамант жыцьця

.....  
касьцёл узмацняе віну й пазбаўляе страху  
дае супакой і моц  
цярпенне й рашучасьць  
любоў і нязгоду...

зара залівае  
й без таго палымянае  
лісьце каштану  
нябёсы ясьнеюць  
ночы насустрач  
выплываюць зоры  
і мост праз раку  
крыжам волі  
узълёг

Бабіна лета сказала:  
“Зімы ня будзе”

www.kamunikat.org

па-за нябожчыкам  
застаеща  
толькі боль  
толькі боль,  
што забірае думкі й моц –

ніяк не навучуся  
ўспрымаць гэта інакш  
ведаю, што пільна сочаць  
памерлія суродзічы  
малюся за іх  
і ніхто ня зойме іхняга мейсца

мы павінны  
адзін аднаго  
засыцерагчы

цьвёрды сон,  
ды не жахлівы –

драўляны –  
дубовы –  
зялёны

быццам унутры магутнага камлюка

вакол – паляна зъ дзецьмі

яны съмяюцца й танчаць

магу толькі назіраць  
бяздумна

*так за намі назіраюць рэчы існасьці,  
што ня маюць памяці  
так глядзяць забітых мітамі  
так бяз слоў  
бязь веры...*

*толькі вочы*

напісаць што-кольвеk значнае, важкае, грандыёзнае  
“не – дзеясловам і займенынікам!”, пры гэтым  
нічога лішняга  
ніякіх мух

www.kamunikat.org

котка

з кропак, палосак  
і колцаў

пяе пад званочкі  
пазуе ўсяляк

съпярша пакармі котку,  
потым сябе –

гэта правіла

## **ХАДА**


Толькі па дрэвах  
па тварах чужых  
Адчуваю хаду  
Мінулае падаецца бліжэй, чым раней  
такім жа сучасным

выключаеца паціху  
апарат за апаратам  
толькі таймэры  
сълепяць вочы

быццам засталося няшмат часу

будыніны-снобы  
ў плямінах вечаровых  
з кірпачымі насамі  
з вузлом рук на грудзёх  
у плямінах

няшмат часу



Паступова ахоплены вакуўмам  
– А гэты чаго маўчыць?  
    Пабіты за хлеб  
– Што ён можа?  
    Хворы з-за працы  
– Не падыходзь да яго!  
    Ні на што ня здатны  
– Не зьвяртайся да яго!  
    Не пасьпяваю  
– Ігнаруй!  
    Хачу  
– Ня бач!  
    у зас্তнежанае  
– Не адгукайся!  
    поле

## ПЕРАДАПОШНІ

памерлі ўсе, хто толькі мог  
але ж я, пэуна, і праз 10, і праз 20 год  
буду займацца тым жа –  
хаваць, хаваць, хаваць...

\* \* \* \*

а потым бачыць...  
адчуваць продкаў у кроку  
й уздыху  
яны водзяць маймі рукамі  
адчыняюць рот  
і накіроўваюць позірк –

несупынныя ля́сны... –  
усё зь імі  
ежа імша  
сны сосны

\* \* \* \*

з бацькам падзяліў лёс  
напалову  
нясу –  
і літары пісацца ня хочуць  
зрэдку, калі навакольле аднагалосна,  
але значнасьць не заўсёды  
вымяраеца вядомасцю

\* \* \* \*

нагадваюць пра сябе,  
хоць я ніколі на іх не забываўся  
няспынна гавораць  
і самі,  
і праз іншых  
што гавораць?  
ня ведаю  
але я з тых  
збудаваны  
словаў

можа яшчэ пасыпею пазбавіцца  
ад чаканьня,  
незынішчальных спакусаў –  
новых, новых  
добра б, каб жыць безъ цярпеньня  
бяз дбайнасці  
бяз прагі  
без жаданьняў  
усе астатнія гады  
жаночае ласкі й пяшчоты,  
суцэльнае радасці й супакою

www.kamunikat.org

## **ПАКУЛЬ**

лета зъмянілася на ноч (зъмяілася!)  
а падавалася:  
“лета – forever!”  
у сярэдзіне каstryчніка (яечніка!)  
бачыў асу на рынку  
*каўбасу!*

\* \* \* \*

што не падабалася раней  
..да..еца цяпер  
каханьне рухае кроў  
не пакідае вольнага  
дае раўнавагу –

памятаеш, Сонца й Месяц  
і шэсцьце гавяды між імі  
пасярэдзіне  
павекі пагоркаў  
і лясоў рэшата...

даюць – бяры,  
трэба жыць:  
назіраць, уключацца ў працэсы,  
дзейнічаць  
нават бяз плёну, бяз вынікаў  
іх наяўнасць – ужо іншая ступень  
наколькі патрэбная, настолькі й не

“галоўнае – стойкасць” –  
кажа сябар  
можна ня бачыць сябе,  
можна рабіць сабе зацьвярджэнье,  
ствараць персанажаў –

гэта ўсяго толькі гульні  
не зусім съядомыя  
неадэкватныя досьць  
цікавыя табе аднаму

пакуль так і будзе

весені без дажджоў  
такая весень  
нейкая стомленая, вымушаная  
сябе не прызнае

\* \* \* \*

як тут спаць? –  
пад сухімі нябёсамі  
з тым, што прыходзіць  
і не пакідае

www.kamunikat.org

## **КАРОВА**

намарзень траву скруціў  
яшчэ зялёную,  
агаліўся абшар –

весень – час раскрыцьця загадак  
– час набыцьця ведаў

навучыўся маляваць дрэвы  
балбатаць бясконца  
і такі назаўсёды



каровы зълізываюць шэрань у пару  
анёлы дом трymаюць  
падчас урагану –  
файна!

страсаю зь сябе грахі  
нібы лісьце  
бачу дакладна як неба  
дыміцца ад съятла й чысыціні

бязьветрана

вішні застылі ў самых бессаромных позах  
далягляду паўсфера шчаціністая  
й земляныя віры

Сонца на шкло кладзецца й гнецца  
у кожным вакне свой съвет

камяні й хмары –  
вузлы рэчаіснасці  
той, дзе карова на чале  
статку зорак  
і манная багна  
падманвае зрок

## **БЛІШЧЭЦЬ**

“не саромейся веры” –  
сказала дрэва  
у новай прасторы –  
новыя слова  
у чырвань празрыстыя  
накшталт каліны

у цені лесу – поле сівое  
па белым камлі – рудыя лісты  
блішчэць радыя  
патыліцы, вочы й зубы  
вусны й думкі  
дахі ў далечыні  
сыгналізуюць  
скура старэчы мае намер  
блішчэць

ПАА – прыстасаванье ахоўнага адключэння

www.kamunikat.org

## **ЗАМКНЁНЫ**

раней казалі замкнёны  
цяпер самадастатковы

у майм выпадку раўназначна –  
“ну й хрэн з табой!”

і навакольле падтаквае:  
“Так, так, так...”

www.kamunikat.org

## MOSCOW -SNOW

ёсьць дрэва  
а ёсьць дрэва з вокам,

меней бачыш –  
болей чуеш

з галавы мінака  
вылятае птушка

твары малююцца  
хадой

падзеі знаходзяць скон  
у радыюсе мэтра

насустрач  
хваляй бясконцаю

чалавечае,  
зробленае з чалавекаў

дугі мосту  
слупы зь ліхтарамі –

то жывыя людзі

МАСКВА прагне спагады

прагне спагады,  
маладое крыві й  
квашанае капусты!

у гэтым мэтро  
трэцяе вока ў мяне расплошчылася  
пасярэдзіне на ілбе  
чым глыбей, тым шырэй  
больш бачу й больш выразна –

Масква падвальная:  
тут цёпла й цёплыя зносіны  
тут розум, каханыне

й съветліва...

Лас-Вэгас на паверхні:

цэрквы з паўмесяцам і платным уваходам  
машыны, бы смаўжы ў брудзе  
засмоленяя людзі  
на зараве перадначным пячатка “Самсунг”

вулічная ежа ня лезе ў рот,  
а сон у руку  
і начы ні туды, ні сюды  
начны сънег  
да зямлі прыпаў  
(мая котка таксама  
так робіць)  
дзъверы й вокны  
адчыняюцца самі  
сънег ды бруд  
упоперак  
кроку

тым ня менш, хадзіць па гэтым Бабілоне  
можна бясконца й бяз стомы (у адрозненьне ад Піцера)  
накручваць колы ў забыцьці  
чытаць несупынныя надпісы-мантры  
правяраць час ад часу, ці ўсё на мейсцы –  
пашпарт, гроши й квіток  
на зваротную дарогу

## **ХЛОПЧЫК**

паказвае

язык  
паказвае

съмерцъ  
язык  
паказвае

хлопчык  
съмерцъ  
язык  
паказвае

хлопчык  
съмерцъ  
язык

хлопчык  
съмерцъ

хлопчык

www.kamuniqat.org

## **ЗЬ ДЗЬВЕ ТЫСЯЧЫ ШОСТЫМ!**

Год – hot-dog

Рыба-чэлес

Празрыстыя пальцы ног

Промні з твару –

гэта штодзённа й  
зразумела

натуральна – не заўсёды правільна  
бывае на карысьць, калі рацыянальна

мазгоў клюмбачка ў кветках  
ля ганку

добра, калі ёсьць кватэра й вуліца  
пустая й ціхая  
калі ўласны ложак маецца  
ды любімымя сны


дзяцей назаву Марцінам, Янам і Дамінікам  
дачку – Янінай

а сам памру ўвесь сівы  
без успамінаў і спадзяваньняў  
памру проста ў дадзены на тое дзень

які ёсьць

ні пра што не шкадуючы

# МАРЫЯ S.



ЛЮТЫ – КРАСАВІК '2006

Менск – Варшава

**ПРА ЧАЎНЫ  
ЖОЎТА-СІНІ**  
\*\*\*захад запальвае...  
**АНАКРЭОНТЫКА  
ДАМАСТРОЙ**  
**ВАРШАУСКА-ПАРЫСКІЯ НАТАТКІ**  
\*\*\*за туманам нічога ня відна...  
**ІМЕНСК  
ПЕРШЫЯ МЕЙСЦЫ  
ЗАКЛЁН  
АЗІЯЦКАЯ БРАМА  
ДУМАР  
ТУдэнт  
ПЕРАД ПАСХАЙ  
НОВЫЯ РЭЧЫ  
ПРАКТЫКАВАНЬНІ  
НЕПАТРЭБНАСЬЦЬ  
ХРАНАЛЁГІЯ КАХАНЬНЯ  
ЖЫЦЬЦЁ-БЫЦЬЦЁ**



## ПРА ЧАЎНЫ

ноч налілася поўна  
напірае на вокны  
чаўны грукочуць ля берага –

хвіліна сну  
даражэй за золата  
цеплыню коўдры  
нічым не заменіш

твар у кожным люстэрку  
розны  
вочы як у падлетка  
зразумелыя  
чыстыя да зорнай бліскучасьці  
за ўсё гатовыя –

пякучыя думкі

ноч наліпла на цела  
Месяц сэрца  
прышчапіў  
Вечарніца з вока ў вока  
пераплывае, і чаўны  
ля берага...



## **ЖОЎТА-СІНІ**

жоўта-сіні дзень:

жоўтыя съцены  
сінія... твары

жоўтыя позіркі  
сінія жэсты

жоўтыя й сінія  
пліткі на плошчы

сінія цені  
жоўтыя промні

жоўты туман

сіні шарпак...

захад запальвае  
лямпачкі ў кватэрах

– дамы\_актопусы на вочы багатыя  
прыпынкі для гіпапатамусаў  
знакі для бронзавых насарогаў  
правады для камароў,  
што сълізгаюць  
съпінамі ўніз

www.kamunikat.org

## АНАКРЭОНТЫКА

залаўцаўся  
ізноў  
безвынікова  
ня тое, што раней –  
самі знакі ўвагі выказвалі

праўду кажуць, што  
выглядаю як “жанаты-перажанаты”  
а хто ж у тым вінаваты?  
толькі чвэрць стагодзьдзя адолеў –  
незваротна стары  
чаму так?  
га?

а хто ж? а ўжо? га? о!

пайду пасълязаўтра,  
то бок у нядзелю,  
паратунку шукаць  
вядома куды

тым часам, у хаце  
камуна засядзе:  
адна персона зь Берасьця,  
другая з Грычынавічай

## **ДАМАСТРОЙ**

Будзь здароў!  
Лёгкае пары!  
Дабранач! –

тры фразы,  
на якія нельга забывацца  
ў майм доме

www.kamunikat.org

## **ВАРШАУСКА-ПАРЫСКІЯ НАТАТКІ**

страціў сёньня  
выбаршчыка цнатлівасьць  
тэлевізія – чую –  
шчодра дорыщь  
“квітнеючую стабільнасць”,  
суцяшэнъне й супакой  
трупа –

і гэта калі жыцьцё ёсьць рух, супраціў  
калі бяз боязі й вольна –  
таму ня хочу  
ўлады быдла  
веру й не баюся  
веру й не памыляюся

на імшы сёньня  
гітара грала  
замест аргана  
некалькі жаночых галасоў  
струменіліся:  
“каб ты ў радасыці й шчасыці  
мог жыць вечна  
ліецца сёньня мая кроў”

потым быў на Кастрычніцкай плошчы  
й ня ведаў, куды сябе падзець  
хіба што толькі  
стаяць і плакаць ад захаплення:

нашы сцягі, нашыя песні – поўны парадак!  
людзі стаяць шчыльна й ращуча  
машыны бесъперапынна гудуць  
мы перамаглі,  
дзякую Божа

абараніць перамогу  
дай моцы

\* \* \* \*

гном у арцы

да съяны прытуліўся –  
раён варшаўскі Прага  
кажуць, што багемны,  
бо таннае жыльё,  
і бандыцкі з таго ж  
праз мост – Стары горад,  
дзе касьцёлай натоўп  
гуляе ў хованкі

далей шыхтом помнікі –  
Міцкевіч, Панятоўскі, Капернік...

бажніцы

як лёгкія даўніны  
першародны блакіт сталіцы  
Варшава – народжаная ёй быць  
Менск – падлетак  
у сталінскім фрэнчы

\* \* \* \*

купляю газэту:  
“На Каstryчніцкім пляцы  
ставяць намёты”

той пляц – самы рэвалюцыйны ў Менску –  
назоў вымушае

і да плошчы Перамогі  
некалькі кроکаў

\* \* \* \*

у Парыжы  
бы ў кабеты пад спадніцай  
немаладой ды п'янай,  
але(ць) дужа жвавай  
мнуцца таемныя складкі –

мільгацяць галубы  
цені афрыканцаў у мэтро  
спакуслівая архітэктура –

у Натр-Даме

манархі вышэй за манахаў  
музэю болей за храм,  
нібы помнік  
памерламу хрысьціянству

карагоды натоўпу  
вітражны вір напоперак  
па памерах – касьцёлы,  
якія бачыў у жыцці, навогул,  
“цудоўны майстар” зъліў у адзін,  
неабдымны съядомасцю  
дах-павук сплёў  
сусветную пастку

і вежа Эйфэля  
зьнізу як тунэль  
па-жаночы акрэсьлены  
тунэль у нябесны засьвет

\* \* \* \*

Парыж зусім не мэлянхолік  
дастаткова зірнуць на бурлівую Сену  
хтосьці бяжыць да аўтобусу  
хтосьці на працу  
хтосьці для здароўя  
ці ад паліцыі,  
як студэнты –  
барыкады са школьніх парт  
вадзяныя кляксы на тратуарах –  
іх работа

а ў Менску чую  
людзей на плошчы менш і менш  
арыштоўваюць паціху  
ад пятнаццаці тысяч абураных у нядзелю  
паступова не засталося нікога

але можа 25-га што будзе?

\* \* \* \*

каraleўскія паўліны ў Лазенках  
прамыя нашчадкі карала  
раскошныя рэшткі  
былое велічы –  
расъселіся па дрэвах  
хлеб дзяўбуць разам з галубамі  
й качкамі  
ганарліва распраўляюць  
шыкоўныя хвасты  
па кутох сатыры голых кабетаў  
лапаюць,  
валакуць іх у амфітэатар  
па крохкім лёдзе  
праз чароды  
самотных дрэваў  
кідаюць з гор  
пад гукі Шапэна

зь Менску прыходзяць чуткі  
пра першых забітых

\* \* \* \*

...тут быццам вясна ѹ не зьбіралася прыходзіць:  
палі ѿ сумётах  
з вокнаў цягне хваробай

хіба што Сонца  
заходзіць цяпер павольней

*за туманам нічога ня відна  
за туманам усё прывідна*

у кухні  
слуп дыму  
зьнікае  
й узьнікае

кроў з-пад сънегу  
мроіцца

## **ІМЕНСК**

“калі арыштуюць на плошчы  
ня бойся!  
калі пасадзяць за краты  
ня бойся!  
калі павядуць да съцяны  
ня бойся!”

асъляпляльна белыя птушкі  
рэжуць паветра клінам  
крычаць жаласна:  
“Іменск!”

www.kamunikat.org

## **ПЕРШЫЯ МЕЙСЦЫ**

ружовы дом 73-га году  
рака скідае ледзяную скуру  
скручвае, як берасьце  
Чырвоны съцяг, Бырысаў, Навасады  
пустыя падворкі, шляхі  
нябёсы абіраюць колер  
блакітны ці ружовы,  
як будыніна зь 73-га  
як няўмольны заход

у прасторы зъяўляюцца першыя  
выветраныя ад Бога  
мейсцы

## **ЗАКЛЁН**

заклён пішу табе, Марыя  
галінкі й съцябліны  
малююць твой твар  
цяпер ты мой  
няспынны спадарожнік  
і суразмоўца  
мая ахова  
й мая моц  
мая маладосыць  
маё вяртаныне  
мае крылы  
мужнасьць  
агонь

сінэе сънег  
чарнеюць дрэвы  
і вочы-зоры твае  
дораць зірк

ня ведаю, хто ты  
з кім ты  
нават дзе ты зараз, ня ведаю  
й убачу яшчэ ці не

але ж прызнацца хачу  
ў апошнім сваім каханыні

ніхто,  
калі ня ты

30.03.2006

## **АЗІЯЦКАЯ БРАМА**

...А шмат хто яшчэ  
працягвае жыць у Савецкім Саюзе:

лічаць Москву “столицей нашей родины”,  
расейскае называюць “нашим”,  
Беларусь “Белоруссией” –

цётка таўчэ ботамі ваніты  
скрываўлены чалавек прыціснуўся  
да вэнтыляцыі  
бамжы з сабакамі –  
вось вашая Москва

злосць дзеля ілюзіі выжыванья  
прага да крадзяжу  
дзікунства й хаос –  
вашая Москва

вялікая азіяцкая брама  
стаіць пад съяпымі нябёсамі  
ў іконах рэкламы –  
быццам вокнах  
у адваротны съвет

## **ДУМАР**

вось сяджу  
забаўляю сябе думкамі

ды ў кожнай думцы –  
дзірачкі й съвісток

...

сяджу ў пакоі  
сяджу ў мэтро

чаканьне вымушае  
быць... думарам  
філёзафам  
нічога не рабіць

у такіх адно вока  
адна рука  
і ногі свае  
слаба бачыць,

але веды іхня  
пошасныя  
зыываюць людзям дахі

тamu самім трэба  
ва ўсім  
разъбірацца  
й працеваць

а калі не атрымліваецца,  
не шукаць дапамогі –  
значыць, ведаецца тое,  
што трэба  
астатняе будзе залішнім –

дзьмухаю ў думку  
мяняю пранікальнасьць  
паветра  
сяджу ў пакоі  
сяджу ў мэтро  
абыдзе –

і ня трэба ніякіх *красвордаў* ці *плэйэраў*

памятаю, што калі пачне падабацца  
    ўласны профіль  
прыйдуць іншыя часіны,  
такім чынам  
ужо час ім быць

але што Бог мне даць мусіць –  
напоўніцу прыму, як належнае

“мае думкі – ягоныя  
і я – ягоная думка”

## **ТВдэнт**

каб зынік прэзыдэнт  
дастакова было выключыць тэлевіzar  
колькі яго не гляджу  
столькі ж і яго ня бачна  
захварэў, кажуць,  
ды памрэ ў траўні

www.KamuniKaT.org

## **ПЕРАД ПАСХАЙ**

холад у фортку –  
складваецца ў кубікі  
скручваецца ў рулёны  
словы

ламаныя  
неразборлівия  
пругкія  
съяцло й колер  
съяцло й колер  
голос  
вяртлявы  
як вада  
барвовая

з носу  
штовечар  
перед сном  
з носу

відаць, дажываю апошнія дзянькі  
перед Пасхай  
там жа  
новае жыцьцё пачнецца –  
аб'ёмнае  
стэрэафанічнае

съветлае й каляровае  
съветлае й каляровае

## НОВЫЯ РЭЧЫ

амаль ня ем  
бо грошай вобмаль –  
гарбата бяз цукру,  
але імбрыйчак съвішча  
заўжды ў тэму  
і ліхтарык  
з ручным здабываньнем энэргії,  
і завадны нос з нагамі –  
карыйсныя рэчы  
цярплівыя

такі туман,  
што нават памаранчовых крыжыкаў  
на касьцёле быццам няма  
дамы недамаляваныя  
веткі дрэў  
уторкнуліся ў вату –

ні гуку, ні руху  
амаль ня ем  
та-ем-  
ны час  
асабліва цяжка здагадацца,  
што далей:  
манашкі-крумкачыхі  
зямля лёгкая  
й развалістая  
такія ж мяккія зоркі  
мяняецца абалонка  
за ёй другая  
яшчэ й яшчэ –  
стоп-кадар на стоп-кадар  
моцны наварот  
гадуе блазнаў  
з рота ў рот  
цячэ  
салодкая  
распуста

таемны час  
памятаю – кулі былі хуткія, ды халастыя

цяпер наадварот  
тонуць у густым паветры  
аказваецца, і добрых людзей сёньня  
можна знайсьці ў любой кропцы плянэты  
між імі мала розыніцы  
нават у Маскве хапае

чароўны час –  
чаго не магу сабе ўявіць,  
тое й здарыцца

я твой рамеснік, Марыя...

## **ПРАКТЫКАВАНЬНІ**

смакі й пахі  
смыкі й птахі  
цмокі й чмокі  
стрэхі й страхі  
рэха гарэха  
хвасолі соль

ціш ды сментарз  
кволая воля  
валоў валіць валам  
шчырае цела  
цяляці  
меці маці  
й ня меці маці

чапляе – не чапляе  
галоўны крытэр  
гвалтоўны памер  
манэўры жаўнера  
супрэматызм

не чапляе

ад Сонца вочы растаюць  
набываюць пэўную манатоннасць  
вадкасць...–

пішу, бо не хачу  
губляць сувязь

ня ведаю,  
што адчуваю

больш адчуваю,  
чым ведаю

## **НЕПАТРЭБНАСЬЦЬ**

засынаю з прыемнай думкай  
пра ўласную непатрэбнасьць –

чужы для тых,  
хто мне падабаецца  
чужы для блізкіх і родных  
чужы для сваёй рэлігіі

дурны  
самому сабе незразумелы  
кахаю прыдуманыя вобразы

гаварыць няма аб чым  
невядома, як бавіць час

“я – дарма  
нікому й не для каго  
працягу ня будзе  
не хачу каб быў  
тупая жывёла  
нямоглая юрлівая  
помсьлівая сквапная  
мяне ніколі й не было” – характэрныя думкі

толькі съвеціца пустэча  
съцены робяцца празрыстымі  
съяцло бязь ценяў  
імклівае съяцло

## **ХРАНАЛЁГІЯ КАХАНЬНЯ**

“варыянт найлепшы гэта знаёмымі добрымі застанёмся /  
турбаваць цябе ня буду больш / гады праз два вядома будзе /  
але другое чым першае хутчэй /  
ведаць гэта хачу абавязкова / чалавек іншы ёсьць у цябе / ці  
касъцёлу жыщыцё прысьвяціць сваё / наогул не даведаюся ці  
па хуткім часе / не атрымаецца нічога дарма / намеры  
сур'ёзныя ў мяне й падабаеся / руку табе пацалаў /  
потым чакай сказала чакай / сумневы ўзынікшыя ўсе адхіліў  
/ на канцэрт запрасіла / асьвячонае яйка падараў /  
сустрэліся мы нядзелю ў велікодную / і цярпеў два тыдні /  
пост вялікі трымала / тэлефон твой знайшоў на пачатку  
красавіка / парафіянка ягоная ты сказаў ксёндз /  
напрыканцы лета пабачыў цябе ўпершыню” –

Вось амаль  
што ўсё

## **ЖЫЦЬЦЁ-БЫЦЬЦЁ**

Нарэшце мёртвы,  
як і навакольле –

стракатае й у той жа час  
штучнае, кардоннае

Цяпер застаецца ціха ненапружана  
дажыць свой тэрмін


буду працягваць нешта рабіць,  
каб не было

махротна  
для самазадавальнення  
проста

жыцьцё скончылася  
засталося быцьцё

любая будзе горай за цябе, Марыя

# K W I E C I E N



**красавік – жнівень '2006**

**ПАМЁР  
ВЯЛІЧКА  
ПАКЛІКАЎ  
ЗЛОЕ  
АДЫХОДЖУ  
СОН  
НЕБАРАКА  
МАЛАДУШНЫ  
СІРАТА  
ВЯЛІКАЯ РЫБКА  
BUDY  
ЦІША  
СІНІ СУМ  
НЯЎДАЛАЯ  
МАЛІТВА  
ТРУНА-ЧОВЕН  
ТВАРОГ  
ЯК  
ФОСФАР  
М. і С.  
ЗЯМЛЯ  
ДА МАРЫІ  
КАХАЮ  
БЛАКІТ  
РАЗУМЕЮ...  
НЯ ЕЗУС  
ТОЛЬКІ ВЕЦЕР  
ХАЛЯВА  
РУХ  
АЗЯРОД  
“ЛЁД ЛЕТАМ”  
ЦЁПЛАЕ  
УЛЕТКУ  
ГРАНАТ-BARRETT  
МЕНКА  
СЬВЯТАСЬЦЬ**



## ПАМЁР

зелянеюць нябёсы  
жайцее вуліца –  
то пачатак ночы  
  
разлапістай  
усепранікальнай  
  
ураныні ж столькі съвятла,  
што быццам памёр

## **ВЯЛІЧКА**

сёньня адчыненая вароты ў Рай,  
там я сустрэну сваіх бацькоў  
і невядомых родных  
там я ўбачу жывога Езуса  
і скажу яму, як заўсёды:  
даруй і дзякуй

www.kamunikat.org

## **ПАКЛІКАЎ**

я маленькі  
паклікаў мяне дарослага

у рукох засталася вільгаць  
і скора запахла елкай



## **ЗЛОЕ**

памятаю злое,  
што рабілі мне  
і злое,  
што рабіў я

інших прабачаю імгненна  
сябе не прабачу ніколі

www.kamunikat.org

## **АДЫХОДЖУ**

СПЛЮ  
галавой у зямлю  
адыходжу  
па ветры  
па рацэ

з кожным золкам  
цишэй і пусьцей

адыходжу...

www.kamuniqat.org

## **СОН**

Прысьніў хаўтуры:  
там мае сябры съмяяліся,  
бо нябожчыка несылі ў карыще –  
ледзь ня вываліўся  
мы сядзелі ў крэслах  
пасярод Фабрычнае вуліцы  
ў чаканьні пэнсіянэркі-афіцыянткі, так званай  
вось прыйшла,  
нейкі жарт з свайго жыцьця расказала...  
хорам заплюшчылі вочы  
тры гадзіны моўчкі –  
і капут!  
мы таксама ня тут

## **НЕБАРАКА**

У касьцёл, калі ні прыйду –  
заўсёды на імшу трапляю

гэтым разам не захацеў прычасыце браць,  
бо не спавядаўся  
ніколі не спавядаўся  
пайшоў да выхаду,  
калі ўсе ўжо на калені ўсталі  
засаромеўся  
алтару не пакланіўся –

а ля выхаду  
ўжо чорт чакае

...вух!!!...

## **МАЛАДУШНЫ**

горад пусты  
я пусты  
пустая нядзеля  
маладушных дзеля

касьцельным паветрам  
насыціўся дух  
праведнікаў...

Съвіслач пакінула свой ініцыял,  
перавернуты й адлюстраваны

горад пусты  
я пусты  
тутэйшыя кабеты любяць грубасыць  
і апранаюцца ў адно

горад пусты  
я пусты  
вольным сябе адчуваеш  
асабліва ўлетку

асабліва ў выходныя

калі дзьме

сівер

## **CIPATA**

Месяца драпінка  
на чорнай скуры

пашыраеща  
й жаўцее  
то там то тут

я ізноў сірата

Сонца коціца па дрэвах,  
як ком з гары

расьце  
наліваеща  
й тоне

я ізноў сірата

## **ВЯЛІКАЯ РЫБКА**

нямы менск, быццам немск  
ні мой, ні свой  
гаварлівы няменеск  
ня меней, чым цёця Рая-віцяблянка

супэрмэнск

эканом-сена-салома

сэкс-мінэт-спэрменск

сок-съмятана-каўнас

семск-кенск-кепск

гаваркі пазаменеск, вокала-

ваўкала-

немка каменка

вялікая рыбка

канск

менкавічы мэнкаўра

гора гара  
го-ня-рад  
горкі горад  
город/дарог

город без дароў  
город нездаровы  
рогат  
город – гад

зьменск бязъменск піменск  
каме- сeme- цэмэ- dame- зіме-  
амэнск!

## BUDY

Імбрык-съвістун  
прасьвісьцеў грошы ўшчэнт  
бы скрэзь рэшата,  
празь мясарубку

заўтра будзе  
тая ж самая  
дата

народ  
няспынна  
*паддаты*

.....

тутака інакш – пальчаткі дубоў  
зіхаціць вільгацьцю  
зоркі  
вылятаюць  
з вогнішча  
Месяц недзе загуляў

гукі доўга тонуць  
у векавечнай пушчы  
звонка  
на векі вечныя  
набітыя  
кішэні ночы

мястэчка Буды, Польшча

## **ЦІША**

Ціша мае белы колер  
бачны ўначы –  
пляцецца між дрэў  
у бясконцасць

www.kamunikat.org

## **СІНІ СУМ**

людзі ходзяць  
дзе ёсі любяць

кідаць камяні  
ў птушак

зъмерлых  
пад коламі

такіх  
незразумелых

нежывы пужае болей  
нежывы непрадказальны

правераны й зъдзейсьнены  
ў той жа час

людзі любяцца –  
дзе ёсі выходзяць

песня сыпінаў  
згорбленых

танга ног  
і сіні-сіні сум

## **НЯЎДАЛАЯ МАЛІТВА**

Чаго ты хочаш ад мяне,  
Божа?  
аб чым ты съвеціш...

я плачу няспынна  
зь любое прычыны  
на кожнай кінакарціне

дай мне магчымасьць кахаць

“infantile  
chaotic  
infantile  
chaotic  
infantile...”

## **ТРУНА-ЧОВЕН**

труна памерамі не падыходзіць  
і гэтая, і тая  
найлепей –

човен!

плыву ў ім праз возера  
у драўляным драўляны  
не зварухнуся,  
але галава працуе  
шкуае каардынаты –

дарма!

вочы бачаць праз павекі  
нябёсны квецень

## **ТВАРОГ**

вуліца як цаца цыца  
вуліца колецца  
алькаголіцца  
праца  
ненажэрная  
ласкавы  
прас  
пастар моліцца  
малоціцца  
прастора  
на вяtrak  
накруцілася  
міліцыя:  
мілая на твар  
востряя на рог

вусны вусеня  
вусень восені  
восені воск  
скроль завулкі  
малочнакіслы  
твар  
творыць  
сварожыць  
тварог  
позыняе  
ўлюбёнасыці  
рассыпаны  
небасхілам

## **ЯК**

2 хвіліны думаў  
потым перастаў

адчыніў дзъверы –  
бачу – хлапчаня ў куце

у папярэднім сыне  
ты сказала, напішаш ліст  
і папрасіла: “толькі ня крыўдзі”

першая жанчына  
часта паўтарала:  
“не выбачайся”

ды бацька  
на як? адказваў:  
“малпа й тая здагадаецца”

## **ФОСФАР**

з раніцы ў вочках коткі – ноч  
удзень разгараецца фосфар

погляд паведаміць  
і перадасыць настрой:

“калі не магчыма лепей,  
зрабі, каб ня стала горш”

добра, так і зробім –  
адшукаем у хаце дубовы лісточак  
гарбаткі заварым  
падудзім зъ вялікімі паўзамі  
дзеля глябальнасці

ци чуеш,  
як дождж раку поўніць?  
брудная вата ўверсе  
распаўзаецца на кавалкі  
за пластам пласт?  
як плынь мяняе рэльеф  
і гараша съвечкі қаштанаў?  
разынкі варочаюцца ў бярозавым квасе?

цяпер  
спакой прыносяць вецер  
дрэвы скручваюцца ў вузлы  
матляюць галовамі ды рукамі  
сыціскаюць зямлю карэннем  
і даруюць спакой

голос Марыі даруе  
цеплыню й спакой

ранішняе малако –  
спакой на ўвесь дзень  
і вечаровая вада  
з крыніцы

травенійскі салавей

зямля ў рухомых ценях  
аблокаў  
даруе спакой

спакой і моц каменя  
спакой і волю вады  
спакой і мудрасыць Сонца  
спакой і таленты Месяца

тое норма – нелюбоў да мінулага  
чакае толькі съяпны

www.kamunikat.org

## **M. i C.**

Месяц і Сонца жывуць у розных пакоях  
Калі Сонца па вуліцах шпацыруе,  
Месяц съпіць  
Толькі яму дазволена такое нахабства –  
Спаць, калі Сонца съвеціць

www.kamunikat.org

## **ЗЯМЛЯ**

павер, ты нікому непатрэбны  
ні сябрам, ні родным  
чужым тым больш  
гэта так  
прымі гэта, як дадзенае,  
ня як прычыну для журбы й смутку

твая непатрэбнасьць –  
твой супакой  
і твая воля  
нагода для вялікіх зьдзяйсьненіяў  
невычарпальная крыніца моцы  
ты зъвернеш горы  
ты злучыш часткі ў адно  
ты напоўнісься Боскай любоўю  
міласьцю Марыі  
знойдзеш у сэрцы вока  
знойдзеш у сэрцы крыж  
знойдзеш у сэрцы голуба

твой дух –  
тое галоўнае  
надзвычай галоўнае

без сумневаў  
без правінаў  
бяз правілаў  
без пачуцьцяў  
бяз думак

няхай думае ўзрытая зямля...

## ДА МАРЫІ

Марыя,

ці памятаеш свайго падданага?  
хачу быць побач  
хачу бачыць цябе неадрыўна  
тваю жывую постаць  
замест мінулага вобраза

ці дакранесъся ты яшчэ  
да мяне сваім голасам?

як туман  
кранае траву  
на золку

ці глянеш?

як глядзіць  
начное возера  
у зорным россыпу

ты поўная супярэчнасьцяў,  
хваляваныняў і дужае волі

нябеснага съвята й пяшчоты,  
радасьці й задуменьня

жаночае вады...

ты будзеш са мной –  
я пытаўся ў Пана  
будзеш тут

– дзе туман  
кранае траву  
на золку

## **КАХАЮ**

У сёньняшнім съне  
ты вельмі злавалася на мяне, Марыя  
прабач

ты хочаш, каб я перастаў  
думаць пра цябе,  
але тое немагчыма

цяпер я асабліва не адзін,  
бо кахаю

10.06.2006

## **БЛАКІТ**

Свабода мае множны лік  
імкнуся да новых...

яшчэ адно намаганьне –  
і адчыніцца вялізны абсяг

мноства слоў  
безыліч дзеяньняў  
у суцэльнім блакіце

www.kamunikat.org

## **РАЗУМЕЮ...**

разумею цяпер,  
што я – не чалавек,  
а дух безыменны

разумею цяпер,  
чаго мне баяцца?  
я ж каталік

разумею цяпер,  
што нас робіць  
што робіць такіх

www.kamunikat.org

## **НЯ ЕЗУС**

праз манаства ты ня станеш съятой,  
Марыя  
і съятасьць ня можа быць мэтаю

мы павінны быць разам  
у нашым выпадку

толькі каханье між намі  
наблізіць нас яшчэ бліжэй  
да Пана Бога

мы ўжо адно, Марыя  
ты ня хочаш сабе ў тым прызнацца,  
але гэта так

**Я КАХАЮ ЦЯБЕ –**

вось мой доказ  
усе мае тлумачэнныні

ня можа быць інакш, Марыя  
у цябе няма плянаў і намераў

**ТЫ КАХАЕШ МЯНЕ,**  
Марыя  
хочь я далёка ня Езус

## **ТОЛЬКІ ВЕЦЕР**

чыстае зъязнъне Сходу  
й съвежасъць раніцы  
вада з сутокаў крыніц  
вада з рукавоў Панны... –

я ведаю вельмі няшмат  
і дрэнна арыентуюся –

Месячны ўзгорак  
пяць дубоў-братоў  
маланкавы ясень  
вярба *repens*  
Чаборны юр  
капішча вуглаватае  
дарога  
рака Сыліжанка  
й возера Дзікае

чакаю на вялікі ўраджай –

маліна  
парэчка  
вішня  
чарэшня  
сьліва  
агрэст  
яблыкі  
айва

нічога ня памятаю  
“не гляджу з-пад далоні”

толькі вецер у верхавінах дрэў  
вабіць маю ўвагу

## **ХАЛЯВА**

Тады

на самым пачатку лета  
прырода была мудрай і спакойнай  
і нічога не прасіла наўзамен

гэта зараз  
зірнеш у акно  
й нічога ня бачна  
апроч асьляпляльнае гушчыні  
і яшчэ пуху  
багата

ніхто ня будзе цябе біць  
нават кархаць усьлед –  
татальная стома  
жанчыны зноўку ў спадніцах  
так, відаць,  
менш съпякотна

## **РУХ**

набухаюць як пузыры  
палі й узгоркі  
вышэй і вышэй асака  
яры шырацца  
углыб у твань  
ступаем нагамі босьмі  
целы праносім скрозь буралом  
краем вока  
заўважаем жытняе воблака  
шчэ не сасыпелае  
дзе туман – там, здаецца,  
святылей  
коцімся й узьбіраемся  
на каленях  
брудныя й кроватачывыя  
наверtam удыхаем  
пяшчотныя пахі  
шыпшыны


## АЗЯРОД

бяскроўны твар  
съціскаеца,  
звужаючы вочы  
й рот

ты нагадваеш стод

ці азярод –

голую шкілеціну  
экран у іншасьвет  
складанае скрыжаваньне  
вятроў і промняў



## **“ЛЁД ЛЕТАМ”**

у празрыстасыці нябёсаў  
надзвычайнай –

пярэстыя аблокі,  
самалёт  
і Месяц

усё чутно й бачна

нават съядомасьць,  
як “лёд летам”

да ночы далёка  
міргне вока –  
і ночы няма

нішто не зъмяняеца  
рух – ня рух  
ежа – ня ежа

нічога ня трэба  
толькі сваю адчуваеш  
з вакольлем  
адзінную цэльнасць

усё зразумела  
ні духу ні цела

растает съядомасьць  
згаданая  
топяцца чэрвень  
і сънежань

праз тую празрыстасыць  
пачынаюць зълівацца рэчы:

птушкі й дрэвы  
ды іншае

гукі –  
у адзін танкі звон

чысьціня неапісальная  
бяз паҳу й колеру

прастора дабра й мілосъці...

прыйшло валадарства Тваё!

www.KamuniKaT.org

## **ЦЁПЛАЕ**

паветра струменіцца  
валасамі дзяўчыны  
цёплае на ўзгорках  
цёплае ад іржышча  
цёплае яго слодыччу

сырадой у вады на паверхні  
купаемся разам з Сонцам  
і Месяц жоўты заходзіць –  
не пасыпее пачацца нач

азяроды строга на поўдзень  
вецер і дым на захад  
крыніцы й рэкі на поўнач  
нашыя словаы на ўсход

## **УЛЕТКУ**

улетку  
хрэн тырчком  
семя пахне здобай  
гадзіннік выпрацоўвае гліну

улетку  
рознакаляровыя зоркі  
съветлячкі ў траве  
й ліхтары на фотаэлемэнтах

улетку  
цела ўсмоктвае Сонца й атруту  
набрыняе фарбуеца  
парыцца як гародніна

улетку  
камяні замест падушак  
вада замест пасьцелі  
агонь замест вады

улетку  
памерлым душна ў трунах  
вылазяць, каб падыхаць  
ды напіцца

шчодра цячэ гарэлка  
народ-няўдалец  
патрабуе съвятаў

...вандруюць пэйзажы, падманваюць зрок  
дарогі заўсёды вядуць ня ў той бок  
улетку

## ГРАНАТ-BARRETT

Памёр Роджэр 'Сыд' Барэт  
наш таемны conductor:  
памятаеце, як мы яго называлі?  
слухалі – і беглі запісваць сваё  
*(пішу з памылкамі недакладна  
памыляюся, бо ня маю права  
пра тое казаць, нешта ня так)*  
ці чакае нас такая ж

30-гадовая пастка

ўласнае нямогласыці?  
*(каго нас? тут няма нікога*  
ты адзін  
як гранат на стале)  
чарапахі й актопусы  
клуўны й жанглёры  
*(згубіў сувязь)*  
ён аддаў усяго сябе раней тэрміну  
у 74-ым – 'cause I'm a poet,  
                  don't you know it'  
маладосыць як маланка  
шаравая маланка  
цяпер Сыд вырваўся з пасткі  
цяпер ён вечны  
*(help me Syd!)*  
колькі пакінутых знакаў ды вэктараў  
хто здольны заўважыць іх?  
што мы робім тут так доўга?

старэча Барэт у Кэмбрыджы  
чытаў газэты й ездзіў на ровары  
на тым съвеце жывы,  
а на гэтым мёртвы

## МЕНКА

Наша Менка  
трымае Сусьвет  
варочаецца  
падае на бок  
ізноў устae  
Наша Менка  
верціць галавой па Сонцы  
лязгае сківіцамі  
глытаe памерлых  
выплёўвае жывых  
Наша Менка  
любіцца  
шчырым сэрцам  
зъвініць лускавінкамі  
блішчиць чyрвонымі вачымі  
Наша Менка  
ходзіць на вясельлі ды хайтуры,  
хаваючы хвост  
гаворыць моўчкі  
дыхае іншым  
Наша Менка



## **СЬВЯТАСЬЦЬ**

Мара мая, Марыя  
толькі ты  
толькі з табою

твой самотнік  
ня здрадзіць ніколі

.....  
самае дарагое ў жыцьці –  
адчуванье Божае прысутнасьці

ego – толькі абалонка,  
скрэзъ якую йдзе рост  
новае сутнасьці  
– толькі костка

святое  
цягнецца да Божага свята,  
зрывачы скuru ўспрыманьня  
святое апякаецца

.....  
чакаць на жнівень –  
усяго-нічога  
ды, дзякуй Богу,

тваё цяпло  
вакол мяне

## **ЗЬМЕСТ**

### **РОДНЫМ**

Бабулі Яніне

\*\*\*жыць калі будзем новымі сюжэтамі...

\*\*\*час доўгіх размоваў...

\*\*\*свято быццам...

Акрылены

\*\*\*па-за нябожчыкам...

\*\*\*цьвёрды сон...

\*\*\*напісаць што-кольве к...

\*\*\*котка з крапак...

\*\*\*Бабіна лета...

Timer

\*\*\*– А гэты чаго маўчыць?..

Перадапошні

Пакуль

\*\*\*весень без дажджоў...

Карова

Блішчэць

\*\*\*раней казалі...

Moscow-snow

Хлопчык

Зъ дзьве тысячы шостым!

### **МАРЫЯ S.**

Пра чаўны

Жоўта-сіні

\*\*\*захад запальвае...

Анакрэонтыка

Дамастрой

Варшайска-Парыскія нататкі

\*\*\*за туманам нічога ня відна...

Іменск

Першыя мейсцы

Заклён

Азіяцкая брама

Думар

ТУдэнт

Перад Пасхай

Новыя рэчы

Практыкаваныні

Непатрэбнасць

Храналёгія каханыня

Жыцьцё-Быцьцё

## KWIECIEŃ

Памёр  
Вялічка  
Паклікаў  
Злое  
Адыходжу  
Сон  
Небарака  
Маладушны  
Сірата  
Вялікая рыбка  
Budy  
Ціша  
Сіні сум  
Няўдалая малітва  
Труна-човен  
Творог  
Як  
Фосфар  
М. і С.  
Зямля  
Да Марыі  
Кахаю  
Блакіт  
Разумею...  
Ня Езус  
Толькі вецер  
Халява  
Рух  
Азярод  
“Лёд летам”  
Цёплае  
Улетку  
Гранат-Barrett  
Менка  
Святасьць

Віктар Сямашка. Тры вершаваныя цыклі:

“Родным”, “Марыя S.”, “Kwiecień”.

Аўтарскія арфаграфія й пунктуацыя захаваныя.

Рэдактура – Алесь Камоцкі, Валерый Кустава, Рыгор Барадулін.

Графіка – Віктар Сямашка-старэйшы.

Фота – Юры Семянюк, Лявон Паўлёнак.

Дызайн – Алесь Сямашка.

vvsiamashka@tut.by

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год  
© PDF: Камунікат.org, 2010 год